

ПАСТАНОВА МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
9 чэрвеня 2021 г. № 127

**Аб змяненні пастановы Міністэрства адукацыі  
Рэспублікі Беларусь ад 25 чэрвеня 2020 г. № 155**

На падставе пункта 9 артыкула 279 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ПАСТАНАЎЛЯЕ:

1. Унесці ў пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 25 чэрвеня 2020 г. № 155 «Аб вучэбных планах спецыяльнай адукацыі на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі» наступныя змяненні:

1.1. пункт 4 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана першага аддзялення дапаможнай школы (дапаможнай школы-інтэрната) для дзяцей з інтэлектуальнай недастатковасцю, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«4. Вывучэнне вучэбнага прадмета «Асновы бяспекі жыццядзейнасці» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеным вучэбным прадмеце для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»;

1.2. пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана другога аддзялення спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»;

1.3. пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана першага аддзялення спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннем слыху, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»;

1.4. у вучэбным плане спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннямі зроку, зацверджаным гэтай пастановай:

пазіцыю

«21. Чарчэнне	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1		
											1 <sup>5</sup>		→»

замяніць пазіцыяй

«21. Чарчэнне		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–1		
												1 <sup>5</sup> »;	

пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»;

1.5. пункт 6 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з цяжкімі парушэннямі маўлення, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«6. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»;

1.6. пункт 4 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннямі псіхічнага развіцця (цяжкасцямі ў навучанні), зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«4. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.»;

1.7. пункт 5 падпарадкавальнай заўвагі вучэбнага плана спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы (спецыяльнай агульнаадукацыйнай школы-інтэрната) для дзяцей з парушэннямі функцый апорна-рухальнага апарату, зацверджанага гэтай пастановай, выкласці ў наступнай рэдакцыі:

«5. Вывучэнне вучэбных прадметаў «Асновы бяспекі жыццядзейнасці», «Мастацтва (айчынная і сусветная мастацкая культура)» ажыццяўляецца без выстаўлення адзнак, і па дадзеных вучэбных прадметах для вучняў не прадугледжваецца дамашняга задання.».

2. Дадзеная пастанова ўступае ў сілу з 1 верасня 2021 г.

**Міністр**

**І.В.Карпенка**